

# ВЫШЭЙ РЭВОЛЮЦЫЙНУЮ ПІЛЬНАСЦЬ!

## Класавы вораг выкрыт

Гістарычная пастанова СНК і ЦК ВКП(б) „Аб арганізацыі вучэбнай работы і ўнутраным распарадку ў пачатковай, няпоўнай сярэдняй і сярэдняй школе“ яшчэ раз гаворыць, з якой большэвіцкай паслядоўнасцю партыя і асабіста тав. Сталін з дня ў дзень клопаціцца аб школе, аб выхаванні падрастаючага маладога пакалення.

Гэтая пастанова з'яўляецца новым этапам у жыцці школы, яна кладзе канец таму абурачому беспарадку, які да гэтага часу меў месца ў нашай школе.

Гэтую гістарычную пастанову з вялікім энтузіязмам сустрэла настаўніцтва, вучнёўства і ўся савецкая грамадскасць нашай радзімы. Класаваму ворагу гэта непанутру. Класавы вораг сустрэў гэтую пастанову з шалёнай злобай і нянавісцю, бо яна наносіць яму сакрушальны ўдар.

Вось чаму класавы вораг цяпер шукае новыя метады барацьбы з савецкай сапраўднасцю. Ён пераходзіць да метадаў дыскрэдацыі і рэвізіі пастаноў партыі і ўрада. Класавы вораг імкнецца атруціць галовы маладому пакаленню, што мела месца на рабфаку БДУ.

Выкладчык мовы і літаратуры рабфака БДУ Самковіч, выконваючы ролю класавага ворага, паставіў пад сумненне правільнасць пастаноў партыі і ўрада аб школе.

Самковіч пачаў наносіць паклёпы на асобныя раздзелы пастаноў партыі і ўрада ад 3-га верасня. Ён гаварыў, што адзнака паспяховасці „посредственно“ шкодна, будзе кампраметаваць студэнта і наогул няудачная. У сваім выкладанні на рабфаку Самковіч імкнуўся даказаць, што пролетарскі паст Андрэй Александровіч у сваіх творах „Цені на сонцы“ здэкаваўся над нацдэмамі. Да студэнтаў ён адносіўся груба, даваў ім

розныя мянушкі, даказаў, што ў нашай школе няма парадку, у параўнанні з царскай школай.

На сходах Самковіч заўсёды імкнуўся дыскрэтаваць Савецкую ўладу, выказаў неаднаразова варожыя погляды на сацбудаўніцтва. Адсюль зусім яскрава бачан твар Самковіча, як класавага ворага і зайдлага нацдэма, які сістэматычна праводзіў сваю шкодную работу ў нашай савецкай школе.

Гарача падрымливаў класавага ворага, нацдэма Самковіча і настаўнік-матэматык рабфака БДУ Каган. Ён тасама падваргаў сумненню пастанову партыі і ўрада аб школе. Каган імкнуўся даказаць настаўніку Цывіну і іншым, што гэтая пастанова неабдуманая.

Класава-варожыя выступленні Самковіча і Кагана яшчэ раз гавораць, што класавы вораг жыўць і праводзіць „ціхай сапай“ сваю шкодную работу. Трэба адзначыць, што некаторыя настаўнікі патуралі класавому ворагу і нават на сходзе выказваліся і галасавалі за тое, каб Самковіча пакінуць на рабоце (Астроўскі).

Упаўне правільна рашыла дырэкцыя рабфака, калі яна з трэскам выгнала нацдэма, класавага ворага Самковіча з радоў настаўніцтва, і вынесла суровую вымову з апошнім папярэджаннем настаўніку Кагану.

Гэтыя факты яшчэ раз гавораць аб неабходнасці павышэння класавай пільнасці, рашучай барацьбы з класавым ворагам, узняцця выхаваўчай работы і разгортвання большэвіцкай самакрытыкі.

Узняўшы класавую пільнасць, да канца выгнаўшы са сваіх радоў класавых ворагаў, настаўніцтва, студэнтства рабфака з гонарам выканае задачы, пастаўленыя партыяй і ўрадам па выхаванню сапраўдных патрыётаў нашай вялікай радзімы.

К.

## Астроўскі грае на руку класавому ворагу

Можна заўважыць калі збіраецца група студэнтаў фізмата вакол Астроўскага А. Ён мастак раскаваць розныя анекдоты. Цікава паслухаць пасля матэматычных формул—так разважаюць часта студэнты.

Аб чым гаворыць Астроўскі? Глыбока, правільна палітычна аданіць кожны выказаны анекдот Астроўскім, даць належны адпор такой сістэме, амаль ніхто на факультэце не задаваўся мэтай. Хоць усім добра вядома, што ў мінулым годзе Астроўскі пры выяўленні контррэвалюцыянераў і трацкістаў Алешына і Харанека П. не галасаваў за іх выключэнне.

Палітыка-выхаваўчая работа ва ўніверсітэце на працягу трох год і нарэшце ўсе тыя суровыя спагнанні і папярэджанні, якія атры-

маў Астроўскі не паклалі адбітку ў сэнсе перамены яго поглядаў і паводзін.

Астроўскі працягвае і зараз раскаваць розныя вульгарныя анекдоты, за якімі хаваецца контррэвалюцыйны змест.

Так, 4-га верасня ім была працягнута класава-варожая вылазка ў інтэрнаце па Нова-Мясніцкай.

Група фізікаў III-га курса, разгледзела гэтае пытанне, дала адгук вылазцы Астроўскага, але няправільна зрабіла вывад, выпесшы яму суровую вымову з папярэджаннем за працягненне класава-варожай вылазцы.


Дапушчаную ў групе памылку неабходна выправіць—разгледзець справу аб мэтазгоднасці прабывання яго ў ліку студэнтаў універсітэта.

Я. Сінцоў

## ПА СЛЯДАХ НЕ ДРУКАВАННЫХ ПІСЕМ

„Студкор“ у сваім пісьме рэдкалегіі пісаў аб тым, што выкладчык фізікі тав. Маслакавец на першым курсе біяфака прыпаднісіў чытаемы прадмет незразумела і большасць студэнтаў біяфака фізікі не засвоіла.

У адказ на наша запатрабаванне даць тлумачэнне загадчык навучальнай часткі БДУ тав. Лемеш паведамляе, што выкладчык фізікі тав. Маслакавец ад чытання лекцый на першым курсе біяфака аслабанён. Чытанне лекцый фізікі перададана дацэнтву тав. Пелепу.



Будучы выгляд інтэрната БДУ па Нова-Маскоўскай

## Будаўніцтва інтэрната зрываецца

Студэнты павінны жыць у культурных умовах. Найлепшым культурным умовам жыцця будзе адпавядаць інтэрнат, які будзецца на Нова-Маскоўскай. Праўда, будаўніцтва інтэрната знаходзіцца пад пагрозай зрыву. Тэрмін, устаноўлены Соўнаркомам, даўно прайшоў, але ж будаўніцтва далёка не закончана. Па дагавору з будаўнічым трэстам інтэрнат павінен быць здан у эксплуатацыю першага лістапада, але таксама і ў гэты тэрмін будаўніцтва будзе не закончана.

— Не хапае будаўнічых матэрыялаў, кровельнага жалеза, цэменту, і т. д.—гаворыць прараб тав. Ждан. Да гэтага часу не ўстаноўлена паравое атапленне,

што з'яўляецца асноўнай перашкодай для працягвання ўсіх будаўнічых работ. Па догавору катлы для атаплення павінна прадставіць гаспадарчая частка рэктарыята. І вось ужо месяц цягнуцца перагаворы паміж будаўнічым трэстам і ўніверсітэтам, але катлы ўсё не прыбываюць.

Аб усім гэтым добра ведае будаўнічы сектар Наркомасветы, але з свайго боку належных мер не прымае.

Мы павінны мабілізаваць усю грамадскасць універсітэта, каб ва што-б там ні стала закончыць будаўніцтва інтэрната да 18 гадавіны Окцябрскай рэвалюцыі.

Левановіч і Зінгер.

## Брыгада Мурашкі—лепшая на будаўніцтве інтэрната

Брыгада плотнікаў на чале з брыгадзірам тав. Муршка—адна з перадавых на будаўніцтве інтэрната па Нова-Маскоўскай. Плотнікі гэтай брыгады сваю норму заўсёды выконваюць на 150 процантаў. У ліку лепшых плотнікаў—сам брыгадзір тав. Муршка, плотнік тав. Тарасевіч і інш.

Гэтых высокіх паказчыкаў брыгада дабілася шляхам сацпаборніцтва, рацыянальнай расстаноўкай людзей і добрай працыцыпліны.

Студэнты павінны браць прыклад з перадавікоў будаўніцтва інтэрната і таксама выконваць свае акадэмічныя заданні на 150 процантаў.

П. Левановіч.

## Фізікультура ў загоне

Ці варта гаварыць, якое вялікае значэнне мае фізікультура ў нашых умовах? Нашай радзіме патрэбны культурныя людзі, здаровыя целам, бадзёрыя духам. Аднак, у БДУ ўмовы для фізікультурнай работы далёка не спрыяючыя.

Па-просту гавораць тут фізікультура зусім у загоне: няма сапраўднага фізікультурнага зала, амаль адсутнічае спартыўны інвентар і няма грошай на аплату кіраўнікоў секцый. Усё гэта не дае магчымасці право-

дзіць трэніроўку і масавую задачу норм на ГПА.

БДУ павінен узяць прыклад добрага фізыхавання студэнтаў ў політэхнічным інстытуце. Там студэнты забяспечаны ўсімі ўмовамі для фізікультурнай работы. Гэтым летам фізікультурнікі політэхнічнага інстытута зрабілі шлюпачны пераход Менск-Кіеў. Зімой яны мяркуюць зрабіць лыжны пераход Менск-Кіеў.

Трэба як мага хутчэй перанесці добры вопыт фізікультурнай работы ў БДУ.

Хама.



...І часта хлопцы размінаюць мускулы ў падушчым баі